

Топ яркіх прыгажунь беларускага тэлебачання

Тэлеведучыя для многіх становяцца ўзорамі для пераймання ў стылі, манеры апранацца, паводзінах і ацэнцы тых ці іншых падзей. Каляндарная вясна і Міжнароднае жаночае свята — самы час успомніць яркіх і чароўных прадстаўніц беларускіх тэлеканалаў. Яны разумныя і адукаваныя, нягледзячы на маладосць, ужо знакамітыя і... дагэтуль свабодныя. Яны выклікаюць захапленне прывабнай знешнасцю, да таго ж кожная з іх з'яўляецца асобай яркай і неардынарнай. Інакш паспяховай кар'еры на тэлебачанні не зрабіць! Ну, а мы ў сваю чаргу не маглі не пацікавіцца, якім павінен быць мужчына, каб спадабацца такім прыгажуням.

Анастасія БАГАМОЛАВА, ведучая «Навін», праграмы «Твой горад» і «Навіны. Цэнтральны рэгіён» на тэлеканале «Беларусь 1»

Анастасія скончыла Інстытут журналістыкі БДУ. На тэлебачанні пачала працаваць з першага курса: спачатку ў праграме «Добрай раніцы, Беларусь» на «Беларусь 1», пасля — у перадачы «Наша раніца» на АНТ. Пасля курсаў для тэлеведучых у Белтэлерадыёкампаніі трапіла ў Агенцтва тэлевізійных навін, працавала ў праграме «Навіны рэгіёна». Акрамя работы ў якасці тэлеведучай актыўна здымала рэпартажы і запісвала інтэрв'ю. Усё гэта Анастасія сумяшчала з навучаннем ва ўніверсітэце.

Сёння яна большасць часу прысвячае працы. У вольны час абавязкова наведвае трэнажорную залу, дзе аддае перавагу кардыёнагрузкам. Акрамя гэтага, вельмі любіць падарожжы. Пасля катання на снаўбордзе ў Швейцарыі ўлюбiлася ў горы.

Тэлеведучая лічыць, што найлепшыя яе дасягненні яшчэ наперадзе.



— У жыцці няма нічога выпадковага. Мая прафесія была асэнсаваным выбарам, і спадзяюся, што камусьці такім чынам я прыношу карысць, — усміхаецца Анастасія.

Каб спадабацца нашай гераіні, мужчына павінен спалучаць мужнасць і інтэлект, а таксама шчодрасць.

Крысціна ВІНЯРСКАЯ, ведучая прагнозу надвор'я на тэлеканале АНТ

Нягледзячы на тое, што на тэлеканале АНТ яна з'явілася зусім нядаўна, у яе немалы вопыт працы на тэлебачанні і тэлевізійная адукацыя. Пасля Інстытута сучасных ведаў, дзе атрымала прафесію перакладчыка, Крысціна пераехала ў Маскву і скончыла Інстытут тэлебачання і радыёвяшчання. Тонкасці тэлевізійнай кухні спасцігала на тэлеканале «Хатні». А потым зноў вярнулася ў Мінск. І працавала ў Агенцтве тэлевізійных навін на тэлеканале «Беларусь 1». А ў пачатку мінулага года ўвогуле засяродзілася на стварэнні дакументальнага кіно. Улетку, падчас святкавання 15-годдзя тэлеканала АНТ, калі праходзілі кастынгі на пошуку новых твараў, Крысціна вырашыла паўдзельнічаць.

— Мне папрасіў аб гэтым мой дзядуля, ён вельмі верыць у мяне. І вось прайшло два з паловай месяцы, і, калі я ўжо і не чакала, што мяне возьмуць, мне патэлефанавалі. Я моцна здзівілася, але была вельмі гордая сабой! — з усмешкай дзеліцца тэлеведучая.

Прайшоўшы навучанне на тэлеканале, са снежня Крысціна Вінярская расказвае пра надвор'е.

— Маё захапленне журналістыкай, дзякуючы якому я і скончыла Інстытут тэлебачання ў Маскве, перарасло ў прафесію. І я гэтым цалкам задаволеная, — кажа Крысціна.

Вядучая ўпэўнена, што мужчына павінен быць моцны і гатовы браць на сябе адказнасць за сям'ю і дзяцей, а галоўнае — любіць сваю жанчыну.

ЗВЯЗДА

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Прывабныя і неардынарныя, знакамітыя і свабодныя



Марыя ЛЕМЕШАВА, ведучая «Навін спорту» і інфармацыйна-аналітычнай праграмы «Спортклуб» на тэлеканале АНТ

Тэлеведучая нарадзілася ў Смалевічах. Пасля школы скончыла машынабудаўнічы каледж, затым — Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. І трапіла на кастынг АНТ. У ім, між іншым, удзельнічала каля пяці тысяч прэтэндэнтаў. Але ўдача ўсміхнулася Марыі, якая яшчэ з дзяцінства выдатна чытала тэксты, за што на-стаўнікі прадказвалі ёй кар'еру на тэлеэкране. На АНТ дзяўчыну ўзялі як вядучую прагнозу надвор'я, але на той момант праект так і не выйшаў у эфір. А Марыя часова трапіла... у спартыўную рэдакцыю. Дагэтуль яна не мела ніякага дачынення да прафесійнага спорту. Але як вядома, няма нічога больш пастаяннага, чым часовае —

Вольга БАЧКОВА,


ведучая праграмы «Тэлераніца» на тэлеканале «Беларусь 2»

Вольга нарадзілася ў Кыргызстане, у горадзе Фрунзэ (цяпер Бішкек). Скончыла там гуманітарны факультэт Кыргызска-Расійскага славянскага ўніверсітэта, атрымаўшы адукацыю псіхолога. Але пяць гадоў таму вырашыла пераехаць у Беларусь. І па яе прызнанні, улюбiлася ў нашу краіну.

— Мне вельмі ўразілі людзі: беларусы умеюць цаніць сяброўства, узаемаўважэнне, падтрымку. Я не сустракаю спажывецкіх адносін, усё настолькі шчыра і ад душы, — прызнаецца вядучая. — Дружалюбнасць і адкрытасць беларусаў вельмі мяне кранаюць.

З дзяцінства Вольга захаплялася журналістыкай. Яшчэ ў падлеткавым узросце ў Фрунзэ займалася ёй у дзіцячым цэнтры, а яе кароткаметражны фільм пра СНІД нават заняў прызавое месца ў конкурсе, пасля выпускала сценгазету. Затым працавала на «Аўтарадыё», а першы вопыт на тэлебачанні атрымала на адным з кыргызскіх тэлеканалаў.

На Беларускае тэлебачанне пайсці парэкамендавалі сябры. Сваю работу на «Беларусь 1» пачынала ў Агенцтве



Дзіяна РАВЯКОВА, ведучая праграмы «Навіны эканомікі» і рубрыкі «НЕ:ВЫНІКІ» на тэлеканале «Беларусь 1»

Дзіяна нарадзілася ў Жлобіне. Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, атрымаўшы дыплом інжынера па сертыфікацыі. І пэўны час працавала па спецыяльнасці, але задавальнення аднастайная работа з дакументамі не прыносіла.

— Я зразумела, што зрабіла не зусім правільны выбар, — кажа Дзіяна. — І аднойчы адважылася змяніць асяроддзе — проста звольнілася з нелюбімай работы. Першыя крокі на новым жыццёвым этапе пачала з удасканалення англійскай мовы ў лінгвістычным ўніверсітэце і навучання на тэлевізійных курсах.

І калі ў Агенцтве тэлевізійных навін на тэлеканале «Беларусь 1» шукалі новыя твары, выбар спынілі на ёй. Дзіяна стала вядучай эканамічнай рубрыкі «У курсе» і праекта аб закахравым жыцці Агенцтва тэлевізійных навін «НЕ:ВЫНІ-

КІ». У пазаэкранным жыцці тэлезоркі адно з захапленняў — псіхалогія. Вядучая нават атрымала дадатковую адукацыю і дыплом БДУ. Цяпер працягвае ўдасканальваць свае веды ў Маскоўскім гештальт інстытуце. І з'яўляецца, між іншым, практыкуючым псіхалагам.

— Журналістыка мяне захапляе і натхняе, у адрозненне ад першай, адказнай і даволі сумнай для мяне, прафесіі. Зараз займаюся таксама сур'ёзнай справай, але адначасова вельмі цікавай! Больш часу прысвячаю праграме «Навіны эканомікі». Таксама з'яўляюся аўтарам шэрагу рэпартажаў.

У планах энергічнай дзяўчыны — прайсці курсы экстрэмальнага кіравання аўтамабілем. І звязана гэта з асабістай гісторыяй.

— Блізкі мне чалавек трапіў у аўтамабільную катастрофу, і пасля я доўга не магла сесці за руль. Веды па псіхалогіі дапамаглі пераадолець гэты бар'ер, і цяпер я хачу дапамагаць іншым у такіх сітуацыях, — дзеліцца Дзіяна.

Будучы абраннік, па прызнанні тэлеведучай, павінен быць добрым сябрам і валодаць пачуццём гумару. Выдатна, калі разам з гэтым у яго будзе выдатнае адчуванне стылю — напрыклад, як у галівудскага акцёра Мэцью Макконахі.



Алена КРАВЕЦ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або I паўгоддзе 2018 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў (аддзяленне сувязі) на II квартал або I паўгоддзе 2018 года

Хатні адрас і тэлефон (абавязкова)

Удачы ў розыгрышы!

«ЗВЯЗДА» — РУПЛІВЫМ ГАСПАДАРАМ!

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на II квартал або I паўгоддзе 2018 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выражайце і дасылайце да 12 красавіка 2018 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. мільніцкага, 10А. Сярод падпісчыкаў 18.04.2018 года будуць разыграны 7 набораў садовага інструменту No Brand Тарнада і суперпрыз — мінікультыватар Daewoo Power DAT 1800E. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце «Звязда» да 28.04.2018 г. Прызны можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 30.06.2018 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на II квартал або I паўгоддзе 2018 г. і пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам!» чытайце ў № 42 газеты «Звязда» ад 01.03.2018 г. Тэлефон для даведак (017) 263 66 73. Тэрмін правядзення гульні — з 02.03.2018 па 30.06.2018. Пасведчэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3211 ад 27.02.2018 г., выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.

Мінікультыватар Daewoo Power DAT 1800E